

Грамадская пазапалітычная і пазакансерватывная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

Кіраўніка аршанскай ініцыятыўнай групы Мілінкевіча асудзілі на 7 сутак арышту. Ён пакараны за правядзенне несанкцыянаванага мітыngu – такім чынам міліцыянты кваліфікавалі сустрэчу з Аляксандрам Мілінкевічам, якая праходзіла 24-га сакавіка ў Цэнтральным парку. Судовая пастанова Васілю Леўчанкаву была вынесена ў абстаноўцы поўнай сакрэтнасці: 14.03 у 18.00 суддзя Аршанскага гарсуду Сяргей Бурко абвясціў перапынак распачатага судовага працэсу да наступнай раніцы. Аднак ўранні судзьдзя паведаміў назіральнікам АБСЭ і мясцовым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць Васіля Леўчанкава, што пастанова ўжо вынесена.

Цытаты

Алег Граблеўскі, юрыст-праваабаронца з Воршы, пра суд над Леўчанкавым: “Такога ў маёй юрыдычнай практыцы яшчэ не было! Такога не было нават у 1937-м годзе! Судзьдзя сказаў так: “Ну, вы разумееце, якая сытуацыя ў краіне! Мне патэлефанавалі, і я быў вымушаны пісаць пастанову”.

Людзі

Моладзевы лідар Віталь Броўка трапіў пад арышт паводле абвінавачання невядомых асобаў. Міліцыянты, якія яго затрымалі ў ноч на 15-га сакавіка на вул. Смаленскай, паказалі ў Кастрычніцкім райсудзе, што нейкія мужчына і жынчына, чых прозьвішчаў яны ня ведаюць і як выглядалі, ня памятаюць, паскардзіліся, на Броўку, нібыта ён ляўся, брыдкаслоўіў і махаў рукамі. Самі міліцыянты таго ня чулі, але на падставе сьведчаньяў нявысьветленых асобаў Віталя Броўку пасадзілі на сем сутак. Ягоны сябра Дзяніс Дзянісаў пэўны, што за кватэрай – офісам маладых актывістаў міліцыянты сачылі напярэдадні чацьвёра сутак.

Факты

З усіх затрыманых віцебскіх апазыцыянэраў толькі Валерыю Шчукіну пакуль удалося застацца на волі. Вядомага праваабаронцу і журналіста “Народнай волі” прывезьлі ў Першмайскі раённы суд з выбарчага ўчастку №52, дзе ён быў назіральнікам. Пазнаёміўшыся ў судзе з міліцэйскім пратаколам, спадар Шчукін высветліў, што яго вінавацяць у хуліганстве: нібыта ён брыдкаслоўіў у прысутнасці выбарцаў і сябраў камісіі Свае віны ён не прызнаў. Зрэшты, пакуль не знайшлося й сьведкаў, якія маглі б пацьвердзіць тое, што апазыцыянэр брыдкаслоўіў у часе назіранья. Суд будзе працягнуты заўтра, а пакуль Шчукіна адпусьцілі дахаты.

Абвесткі

Не забывайцеся, што гэтыя матэрыялы падрыхтаваныя ня толькі для чытанья, але і для распаўсюду! Раздрукуйце і раздавайце! Няхай праўду ведаюць як мага больш вашых землякоў!

Віцебск *.info*

Грамадская пазапалітычная і пазакэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна